

ЗАЦВЯРДЖАЮ  
Рэктар установы адукацыі  
“Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт  
імя Максіма Танка”, старшыня  
вучэбна-метадычнага аб’яднання  
па педагагічнай адукацыі

\_\_\_\_\_ А.І.Жук

\_\_\_\_\_ 2018 г.

**СКЛАД  
ВУЧЭБНА-МЕТАДЫЧНАГА АБ’ЯДНАННЯ  
ПА ПЕДАГАГІЧНАЙ АДУКАЦЫІ**

**Савет вучэбна-метадычнага аб’яднання  
па педагагічнай адукацыі**

<b>Жук</b> Аляксандр Іванавіч	– рэктар установы адукацыі “Беларускі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя Максіма Танка”, доктар педагагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b>
<b>Макоўчык</b> Аляксандр Васільевіч	– прарэктар па вучэбнай рабоце БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>намеснік старшыні</b>
<b>Неўдах</b> Святлана Ігараўна	– намеснік начальніка цэнтра развіцця педагагічнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>вучоны сакратар</b>
<b>Анцыпіровіч</b> Вольга Мікалаеўна	– дэкан факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па дашкольнай і пачатковай адукацыі
<b>Васілец</b> Сяргей Іванавіч	– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па фізіка-матэматычнай адукацыі і тэхналогіі
<b>Дзьякаў</b> Дзмітрый Рыгоравіч	– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па сацыяльна-педагагічнай, псіхалагічнай, спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі
<b>Навуменка</b> Наталля Уладзіміраўна	– дэкан факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па прыродазнаўчай адукацыі

<b>Палякова</b> Алена Сцяпанаўна	– прафесар кафедры музычна-педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, доктар педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па эстэтычнай адукацыі
<b>Старычонок</b> Васіль Дзянісавіч	– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па гуманітарнай адукацыі
<b>Торхава</b> Ганна Васільеўна	– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар педагагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па псіхалага-педагагічнай адукацыі
<b>Апраніч</b> Таццяна Валянцінаўна	– начальнік упраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта
<b>Бялых</b> Юрый Эдуардавіч	– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Голубеў</b> Юрый Пятровіч	– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
<b>Дзьвечэнка</b> Алег Віктаравіч	– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат філасофскіх навук, дацэнт
<b>Жук</b> Вольга Леанідаўна	– загадчык кафедры педагогікі і праблем развіцця адукацыі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар педагагічных навук, прафесар
<b>Зайцаў</b> Віктар Анатольевіч	– начальнік вучэбна-метадычнага аддзела БДПУ
<b>Кіндзірэнка</b> Марыя Станіславаўна	– старшыня камітэта па адукацыі Мінскага гарадскога выканаўчага камітэта
<b>Лебедзеў</b> Мікалай Аляксандравіч	– першы прарэктар установы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт
<b>Марзан</b> Сяргей Андрэевіч	– першы прарэктар установы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Семчанка</b> Ігар Валянцінавіч	– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар

<b>Туркоўскі</b> Веслаў Іосіфавіч	– прарэктар па вучэбнай рабоце ўстанавы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Унсовіч</b> Аляксандр Мікалаевіч	– першы прарэктар установы адукацыі “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Бушная</b> Наталля Уладзіміраўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 1 імя Ф.Скарыны г. Мінска”, кандыдат педагагічных навук
<b>Гетманчук</b> Галіна Іванаўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 6 г. Мінска”

### Прэзідыум Савета вучэбна-метадычнага аб'яднання па педагагічнай адукацыі

<b>Жук</b> Аляксандр Іванавіч	– рэктар БДПУ, доктар педагагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b>
<b>Макоўчык</b> Аляксандр Васільевіч	– прарэктар па вучэбнай рабоце БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>намеснік старшыні</b>
<b>Неўдах</b> Святлана Ігараўна	– намеснік начальніка цэнтра развіцця педагагічнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>вучоны сакратар</b>
<b>Анцыпіровіч</b> Вольга Мікалаеўна	– дэкан факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па дашкольнай і пачатковай адукацыі
<b>Васілец</b> Сяргей Іванавіч	– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па фізіка-матэматычнай адукацыі і тэхналогіі
<b>Дзьякаў</b> Дзмітрый Рыгоравіч	– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па сацыяльна-педагагічнай, псіхалагічнай, спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі
<b>Навуменка</b> Наталля Уладзіміраўна	– дэкан факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па прыродазнаўчай адукацыі

<b>Палякова</b> Алена Сцяпанаўна	– прафесар кафедры музычна-педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, доктар педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па эстэтычнай адукацыі
<b>Старычонок</b> Васіль Дзянісавіч	– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па гуманітарнай адукацыі
<b>Торхава</b> Ганна Васільеўна	– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар педагагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b> навукова-метадычнага савета па псіхалага-педагагічнай адукацыі

### Навукова-метадычны савет па дашкольнай і пачатковай адукацыі

<b>Анцыпіровіч</b> Вольга Мікалаеўна	– дэкан факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, <b>старшыня</b>
<b>Літвіна</b> Наталля Уладзіміраўна	– дацэнт кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Старжынская</b> Наталля Сцяпанаўна	– прафесар кафедры методык дашкольнай адукацыі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, доктар педагагічных навук, прафесар, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-01 01 01 “Дашкольная адукацыя”, 1-08 80 01 “Тэорыя і методыка дашкольнай адукацыі”
<b>Ждановіч</b> Наталля Уладзіміраўна	– дэкан факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-01 02 01 “Пачатковая адукацыя”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
<b>Паздзеева</b> Таццяна Васільеўна	– загадчык кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Мураўёва</b> Галіна Леанідаўна	– загадчык кафедры прыродазнаўча-навуковых дысцыплін факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Свірыдзенка</b> Вольга Іванаўна	– дацэнт кафедры беларускага і рускага мовазнаўства факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

<b>Гайдукевіч</b> Святлана Яўгенаўна	– дацэнт кафедры карэкцыйна-развіваючых тэхналогій Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Шынкарэнка</b> Уладзімір Анатольевіч	– загадчык кафедры асноў спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Давідовіч</b> Альбіна Леанідаўна	– начальнік упраўлення дашкольнай адукацыі Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Даніч</b> Аксана Уладзіміраўна	– загадчык кафедры дашкольнай і пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Крук</b> Барыс Аляксеевіч	– дэкан факультэта дашкольнай і пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Казаручык</b> Галіна Мікалаеўна	– загадчык кафедры спецыяльных педагагічных дысцыплін ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Чэкіна</b> Алена Валянцінаўна	– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі дзяцінства ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, доктар педагагічных навук, прафесар
<b>Камарова</b> Ірына Анатольеўна	– дэкан факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Гетманчук</b> Галіна Іванаўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 6 г. Мінска”
<b>Макарэвіч</b> Марыя Аляксандраўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Пачатковая школа № 103 г. Мінска”
<b>Бухарцава</b> Алена Мікалаеўна	– загадчык Дзяржаўнай установы адукацыі “Яслі-сад № 137 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

***1-01 01 01 “Дашкольная адукацыя”,***

***1-08 80 01 “Тэорыя і методыка дашкольнай адукацыі”***

<b>Анцыпіровіч</b> Вольга Мікалаеўна	– дэкан факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b>
---	---

	<b>секцыі</b>
<b>Рублеўская</b> Алена Анатольеўна	– дацэнт кафедры методык дашкольнай адукацыі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Паздзеева</b> Таццяна Васільеўна	– загадчык кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Мітраш</b> Вольга Мікалаеўна	– дацэнт кафедры агульнай і дашкольнай педагогікі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Пракоф’ева</b> Вольга Алегаўна	– загадчык кафедры педагогікі дзяцінства і сям’і ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Леанюк</b> Надзея Аляксандраўна	– дэкан сацыяльна-педагагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Паліева</b> Таццяна Уладзіславаўна	– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Касянюк</b> Раіса Раманаўна	– старшы навуковы супрацоўнік лабараторыі дашкольнай адукацыі навукова-метадычнай установы “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат педагагічных навук
<b>Пліскова</b> Надзея Міхайлаўна	–загадчык Дзяржаўнай установы адукацыі “Дашкольны цэнтр развіцця дзіцяці № 544 “Непаседы” г. Мінска”
<b>Янковіч</b> Ніна Рыгораўна	– загадчык Дзяржаўнай установы адукацыі “Яслі-сад № 528 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

**1-01 02 01 “Пачатковая адукацыя”,**

**1-08 80 02 “Тэорыя і метадыка навучання і выхавання (на абласцях і ўзроўнях адукацыі)”**

<b>Ждановіч</b> Наталля Уладзіміраўна	– дэкан факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
--	--

<b>Ігнатовіч</b> Вія Генадзьеўна	– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Азарка</b> Вольга Уладзіміраўна	– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Мураўёва</b> Галіна Леанідаўна	– загадчык кафедры прыродазнаўча-навуковых дысцыплін факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Крук</b> Барыс Аляксеевіч	– дэкан факультэта дашкольнай і пачатковай адукацыі ўстанова адукацыі «Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна», кандыдат філалагічных навук
<b>Баранавя</b> Лідзія Іванаўна	– дацэнт кафедры педагогікі і псіхалогіі пачатковай адукацыі факультэта пачатковай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук
<b>Матыцына</b> Інга Генадзьеўна	– загадчык кафедры педагогікі сацыяльнай і пачатковай адукацыі ўстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Старавойтава</b> Тацяна Аляксееўна	– дацэнт кафедры педагогікі ўстанова адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Осіпава</b> Марыя Пятроўна	– прафесар кафедры педагогікі сацыяльнай і пачатковай адукацыі ўстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат педагагічных навук, прафесар
<b>Барысенка</b> Людміла Міхайлаўна	– начальнік упраўлення па адукацыі адміністрацыі Першамайскага раёна г. Мінска
<b>Кастэнка</b> Людміла Міхайлаўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Пачатковая школа № 39 г. Мінска”

**Навукова-метадычны савет  
па фізіка-матэматычнай адукацыі і тэхналогіі**

<b>Васілец</b>	– дэкан фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ,
----------------	---

Сяргей Іванавіч	кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>старшыня</b>
<b>Белая</b> Вольга Мікалаеўна	– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Собаль</b> Валерый Раманавіч	– загадчык кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 05 02 “Фізіка і інфарматыка”, 1-02 05 04 “Фізіка і тэхнічная творчасць”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” <i>(выкладанне фізічных дысцыплін)</i>
<b>Хурсевіч</b> Галіна Яўгенаўна	– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 05 01 “Матэматыка і інфарматыка”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” <i>(выкладанне матэматычных дысцыплін)</i>
<b>Вабішчэвіч</b> Святлана Васільеўна	– загадчык кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 05 01 “Матэматыка і інфарматыка”, 1-02 05 02 “Фізіка і інфарматыка”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” <i>(выкладанне інфарматыкі)</i>
<b>Астрэйка</b> Сяргей Якаўлевіч	– загадчык кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолага-біялагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 06 01 “Тэхнічная праца і прадпрымальніцтва”, 1-02 06 02 “Абслуговая праца і прадпрымальніцтва”, 1-02 06 03 “Тэхнічная праца і тэхнічная творчасць”, 1-02 06 04 “Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
<b>Быкадораў</b> Юрый Аляксандравіч	– дацэнт кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага



	факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Мініч</b> Аксана Анатольеўна	– начальнік цэнтра развіцця інфармацыйных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Старавойтаў</b> Леанід Яўгенавіч	– дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства ўстанова адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Лівак</b> Алена Мікалаеўна	– дэкан факультэта матэматыкі і інфарматыкі ўстанова адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
<b>Завістоўскі</b> Сяргей Эдуардавіч	– дацэнт кафедры тэхналогіі і методыкі выкладання гуманітарнага факультэта ўстанова адукацыі “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
<b>Пецюшык</b> Яўген Яўгенавіч	– прафесар кафедры тэхналогіі і методыкі выкладання ўстанова адукацыі “Беларускі нацыянальны тэхнічны ўніверсітэт”, доктар тэхнічных навук, прафесар
<b>Бабкоў</b> Ігар Анатольевіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 40 г. Мінска”
<b>Ніскаўскіх</b> Наталля Барысаўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 20 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-02 05 01 “Матэматыка і інфарматыка”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” – выкладанне матэматычных дысцыплін*

<b>Хурсевіч</b> Галіна Яўгенаўна	– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Гуло</b> Ірына Мікалаеўна	– загадчык кафедры матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Чарняк</b> Аркадзь Аляксандравіч	– прафесар кафедры матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, доктар фізіка-матэматычных

	навук, дацэнт
<b>Багдановіч</b> Сяргей Адамавіч	– дацэнт кафедры матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Грыб</b> Мікалай Васільевіч	– дацэнт кафедры матэматыкі і методыкі выкладання матэматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Падаксёнаў</b> Міхаіл Мікалаевіч	– загадчык кафедры геаметрыі і матэматычнага аналізу ўстанова адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Грынь</b> Аляксандр Аляксандравіч	– загадчык кафедры алгебры, геаметрыі і методыкі выкладання матэматыкі ўстанова адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Мядзведзеў</b> Дзмітрый Георгіевіч	– дэкан механіка-матэматычнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Грыбкова</b> Ірына Браніславаўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 217 г. Мінска”
<b>Бахар</b> Таццяна Канстанцінаўна	– настаўнік матэматыкі Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 20 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-02 05 02 “Фізіка і інфарматыка”,*

*1-02 05 04 “Фізіка і тэхнічная творчасць”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” – выкладанне фізічных дысцыплін*

<b>Собаль</b> Валерый Раманавіч	– загадчык кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, доктар фізіка-матэматычных навук, прафесар, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Саечнікаў</b> Канстанцін Аляксеевіч	– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Белая</b> Вольга Мікалаеўна	– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Васілеўскі</b>	– дацэнт кафедры фізікі і методыкі выкладання фізікі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат

Сяргей Аляксандравіч	фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Старавойтаў</b> Леанід Яўгенавіч	– дэкан факультэта матэматыкі і прыродазнаўства ўстанова адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Ніскаўскіх</b> Наталля Барысаўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 20 г. Мінска”
<b>Мумыга</b> Алена Канстанцінаўна	– настаўнік фізікі Дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй № 1 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

**1-02 05 01 “Матэматыка і інфарматыка”,**

**1-03 05 02 “Фізіка і інфарматыка”,**

**1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” – выкладанне інфарматыкі**

<b>Вабішчэвіч</b> Святлана Васільеўна	– загадчык кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Шэрбаф</b> Алмас Ібрагімаўна	– дацэнт кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Мініч</b> Аксана Анатольеўна	– начальнік цэнтра развіцця інфармацыйных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Быкадораў</b> Юрый Аляксандравіч	– дацэнт кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук
<b>Зянько</b> Сяргей Іванавіч	– дацэнт кафедры інфарматыкі і методыкі выкладання інфарматыкі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Чубараў</b> Сяргей Ільіч	– дацэнт кафедры інфармацыйных тэхналогій ў адукацыі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат фізіка-матэматычных навук, дацэнт
<b>Клімовіч</b> Ганна Фёдараўна	– загадчык кафедры інфармацыйных тэхналогій ў адукацыі фізіка-матэматычнага факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

<b>Камлячэнка</b> Віталь Мікалаевіч	– загадчык кафедры эканамічнай інфарматыкі ўстанова адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
<b>Казачонак</b> Віктар Уладзіміравіч	– прафесар кафедры камп’ютарных тэхналогій і сістэм факультэта прыкладной матэматыкі і інфарматыкі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, доктар педагагічных навук, прафесар
<b>Макарава</b> Ніна Пятроўна	– дацэнт кафедры інфарматыкі і камп’ютарнага мадэліравання ўстанова адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Лапко</b> Вольга Мікалаеўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 61 г. Мінска”
<b>Халімончык</b> Марыя Васільеўна	– настаўнік інфарматыкі Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 20 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-02 06 01 “Тэхнічная праца і прадпрымальніцтва”,*

*1-02 06 02 “Абслуговая праца і прадпрымальніцтва”,*

*1-02 06-03 “Тэхнічная праца і тэхнічная творчасць”,*

*1-02 06 04 “Абслуговая праца і выяўленчае мастацтва”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Астрэйка</b> Сяргей Якаўлевіч	– загадчык кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолага-біялагічнага факультэта ўстанова адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Ціханавя</b> Алена Уладзіміраўна	– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолага-біялагічнага факультэта ўстанова адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук, <b>сакратар</b>
<b>Гаруля</b> Ніна Анатольеўна	– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолага-біялагічнага факультэта ўстанова адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

<b>Рэдзькін</b> Валерый Паўлавіч	– дацэнт кафедры тэхналагічнай адукацыі тэхнолага-біялагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
<b>Сталярова</b> Святлана Іосіфаўна	– прафесар кафедры агульнай і прафесійнай педагагікі факультэта павышэння кваліфікацыі і перападрыхтоўкі кадрў ўстановы адукацыі “Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі”, кандыдат педагагічных навук, прафесар
<b>Сысоева</b> Ірына Аляксандраўна	– загадчык кафедры дэкаратыўна-прыкладнога мастацтва і тэхнічнай графікі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
<b>Лукашэня</b> Зоя Уладзіміраўна	– дацэнт кафедры дашкольнай адукацыі і тэхналогій факультэта педагагікі і псіхалогіі ўстановы адукацыі “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Завістоўскі</b> Сяргей Эдуардавіч	– дацэнт кафедры тэхналогіі і методыкі выкладання гуманітарнага факультэта ўстановы адукацыі “Полацкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат тэхнічных навук, дацэнт
<b>Кольчанка</b> Валерый Аляксеевіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Мазырскі цэнтр тэхнічнай творчасці дзяцей і моладзі”
<b>Хамутоўскі</b> Уладзімір Васільевіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 7 г. Мазыра”

**Навукова-метадычны савет  
па сацыяльна-педагагічнай, псіхалагічнай,  
спецыяльнай і інклюзіўнай адукацыі**

<b>Дзьякаў</b> Дзмітрый Рыгоравіч	– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b>
<b>Беланоўская</b> Вольга Віктараўна	– дацэнт кафедры псіхалогіі адукацыі Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Мартынава</b> Вера Васільеўна	– дэкан факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-03 04 01 “Сацыяльная педагагіка”, 1-03 04 04

	“Сацыяльная і псіхалага-педагагічная дапамога”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
<b>Пузырэвіч</b> Наталля Леанідаўна	– загадчык кафедры сацыяльнай псіхалогіі Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-03 04 03 “Практычная псіхалогія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
<b>Хітрук</b> Вера Валер’еўна	– дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, доктар педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-03 03 01 “Лагапедыя”, 1-03 03 06 “Сурдапедагогіка”, 1-03 03 07 “Тыфла-педагогіка”, 1-03 03 08 “Алігафрэнапедагогіка”, 1-08 80 05 “Карэкцыйная педагогіка”
<b>Носава</b> Алена Адамаўна	– загадчык кафедры сацыяльнай педагогікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Лабанаў</b> Аляксандр Паўлавіч	– прафесар кафедры агульнай і дзіцячай псіхалогіі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, доктар псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Казак</b> Тамара Уладзіміраўна	– прафесар кафедры педагогікі і псіхалогіі дзяцінства ўстанова адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт інфарматыкі і радыёэлектронікі”, доктар псіхалагічных навук, прафесар
<b>Камарова</b> Ірына Анатольеўна	– дэкан факультэта педагогікі і псіхалогіі дзяцінства ўстанова адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Мядзвецкая</b> Алена Іванаўна	– загадчык кафедры псіхалогіі ўстанова адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Вільчынская</b> Людміла Пятроўна	– дацэнт кафедры тэорыі і методыкі спецыяльнай адукацыі педагагічнага факультэта ўстанова адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Харытонава</b> Алена Аляксандраўна	– дацэнт кафедры псіхалогіі і карэкцыйнай работы педагагічнага факультэта ўстанова адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Вераценнікава</b> Ала Вячаславаўна	– дырэктар Дзяржаўнай спецыяльнай дашкольнай установы “Рэспубліканскі цэнтр для дзяцей дашкольнага ўзросту з парушэннем слыху”

<b>Бондар</b> Святлана Лявонцьеўна	– загадчык цэнтра прафесійнай і спецыяльнай рэабілітацыі для асоб з асаблівасцямі псіхафізічнага развіцця ўстанова адукацыі “Мінскі гарадскі прафесійна-тэхнічны каледж электронікі”
<b>Глінская</b> Вольга Мікалаеўна	– начальнік аддзела сацыяльнай і выхаваўчай работы Упраўлення адукацыі Мінскага абласнога выканаўчага камітэта

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-03 03 01 “Лагапедыя”,*

*1-03 03 06 “Сурдапедагогіка”,*

*1-03 03 07 “Тыфлапедагогіка”,*

*1-03 03 08 “Алігафрэнапедагогіка”,*

*1-08 80 05 “Карэкцыйная педагогіка”*

*1-08 81 01 “Інклюзіўная адукацыя”*

<b>Хітрук</b> Вера Валер’еўна	– дырэктар Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, доктар педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Шынкарэнка</b> Уладзімір Анатольевіч	– загадчык кафедры спецыяльнай педагогікі і псіхалогіі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Фяклістава</b> Святлана Мікалаеўна	– намеснік дырэктара па навуковай рабоце Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Далівеля</b> Вольга Вячаславаўна	– загадчык кафедры педагогікі і псіхалогіі інклюзіўнай адукацыі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Лемех</b> Алена Анатольеўна	– дацэнт кафедры спецыяльнай педагогікі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Гайдукевіч</b> Святлана Яўгенаўна	– дацэнт кафедры карэкцыйна-развіваючых тэхналогій Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Баль</b> Наталля Мікалаеўна	– дацэнт кафедры лагапедыі Інстытута інклюзіўнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Гладкая</b> Валянціна Уладзіміраўна	– загадчык кафедры дэфекталогіі Дзяржаўнай установы адукацыі “Акадэмія паслядыпломнай адукацыі”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Лісоўская</b> Таццяна Віктараўна	– вядучы навуковы супрацоўнік лабараторыі спецыяльнай адукацыі навукова-метадычнай установы “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Харытонава</b> Алена Аляксандраўна	– дацэнт кафедры псіхалогіі і карэкцыйнай работы педагагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт

<b>Віктароўская</b> Ніна Канстанцінаўна	– дырэктар Цэнтра карэкцыйна-развіваючага навучання і рэабілітацыі Мінскай вобласці
<b>Русецкая</b> Таццяна Юр’еўна	– намеснік дырэктара па асноўнай дзейнасці Дзяржаўнай установы адукацыі “Спецыяльныя яслі-сад № 304 г. Мінска для дзяцей з цяжкімі парушэннямі мовы”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-03 04 01 “Сацыяльная педагогіка”,*

*1-03 04 04 “Сацыяльная і псіхалага-педагагічная дапамога”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Мартынава</b> Вера Васільеўна	– дэкан факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Пішчова</b> Ганна Уладзіміраўна	– дацэнт кафедры сацыяльнай педагогікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Носава</b> Алена Адамаўна	– загадчык кафедры сацыяльнай педагогікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Крукоўская</b> Наталля Уладзіміраўна	– загадчык кафедры тэорыі і методыкі спецыяльнай адукацыі педагагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Матораў</b> Сяргей Анатольевіч	– дэкан факультэта сацыяльнай педагогікі і псіхалогіі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат гістарычных навук, дацэнт
<b>Філімонава</b> Ганна Анатольеўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сацыяльна-педагагічны цэнтр Цэнтральнага раёна г. Мінска”
<b>Несцерава</b> Алена Іосіфаўна	– сацыяльны педагог Дзяржаўнай установы адукацыі “Мінскі дзяржаўны прафесійна-тэхнічны каледж будаўнікоў імя У.Р. Каменскага”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-03 04 03 “Практычная псіхалогія”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Пузырэвіч</b> Наталля Леанідаўна	– загадчык кафедры сацыяльнай псіхалогіі Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Музычэнка</b> Ала Віктараўна	– загадчык кафедры псіхалогіі адукацыі Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>



<b>Бакуновіч</b> Мілана Фёдараўна	– загадчык кафедры псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Пергаменшчык</b> Леанід Абрамавіч	– прафесар кафедры сацыяльнай і сямейнай псіхалогіі Інстытута псіхалогіі БДПУ, доктар псіхалагічных навук, прафесар
<b>Каламінскі</b> Якаў Львовіч	– прафесар кафедры ўзроставай і педагагічнай псіхалогіі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, доктар псіхалагічных навук, прафесар
<b>Папова</b> Аксана Сяргееўна	– прарэктар па навукова-метадычнаму забеспячэнню выхаваўчай работы ўстановы адукацыі “Рэспубліканскі інстытут прафесійнай адукацыі”, доктар псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Бандарчук</b> Алена Васільеўна	– загадчык кафедры ўзроставай і педагагічнай псіхалогіі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Драздова</b> Наталля Валер’еўна	– загадчык кафедры праектавання адукацыйных сістэм Дзяржаўнай установы адукацыі “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы”, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Гусева</b> Алена Анатольеўна	– педагог-псіхолаг Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 15 г. Мінска
<b>Папок</b> Руслан Пятровіч	– начальнік псіхалагічнай службы ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт”, педагог-псіхолаг вышэйшай катэгорыі

### Навукова-метадычны савет па прыродазнаўчай адукацыі

<b>Навуменка</b> Наталля Уладзіміраўна	– дэкан факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт, <b>старшыня</b>
<b>Страха</b> Мікалай Леанідавіч	– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта прыродазнаўства БДПУ, <b>сакратар</b>
<b>Жылко</b> Вячаслаў Уладзіміравіч	– загадчык кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 04 01 “Біялогія і хімія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” ( <i>выкладанне хімічных дысцыплін</i> )

<p><b>Жукава</b> Ірына Анатольеўна</p>	<p>– загадчык кафедры марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат біялагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 04 01 “Біялогія і хімія”, 1-02 04 02 “Біялогія і геаграфія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” (<i>выкладанне біялагічных дысцыплін</i>)</p>
<p><b>Таранчук</b> Ганна Валянцінаўна</p>	<p>– загадчык кафедры геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 04 02 “Біялогія і геаграфія”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” (<i>выкладанне геаграфічных дысцыплін</i>)</p>
<p><b>Дзеравінскі</b> Андрэй Васільевіч</p>	<p>– загадчык кафедры агульнай біялогіі і батанікі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт</p>
<p><b>Маўрышчаў</b> Віктар Віктаравіч</p>	<p>– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат біялагічных навук, дацэнт</p>
<p><b>Абрамава</b> Ірына Васільеўна</p>	<p>– дэкан геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт</p>
<p><b>Аршанскі</b> Яўген Якаўлевіч</p>	<p>– прафесар кафедры хіміі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, доктар педагагічных навук, прафесар</p>
<p><b>Ціханчук</b> Галіна Мікалаеўна</p>	<p>– загадчык кафедры прыродазнаўства ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт</p>
<p><b>Лебедзеў</b> Мікалай Аляксандравіч</p>	<p>– першы прарэктар ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт</p>
<p><b>Бобрык</b> Міраслава Іосіфаўна</p>	<p>– прарэктар установы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт</p>
<p><b>Сангіна</b> Марына Францаўна</p>	<p>– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 136 г. Мінска”</p>

<b>Сагаль</b> Таццяна Мікалаеўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй № 2 г. Мінска”
<b>Якавец</b> Валянціна Міхайлаўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 173 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

**1-02 04 01 “Біялогія і хімія”,**

**1-02 04 02 “Біялогія і геаграфія”,**

**1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” – выкладанне біялагічных дысцыплін**

<b>Жукава</b> Ірына Анатолеўна	– загадчык кафедры марфалогіі і фізіялогіі чалавека і жывёл факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат біялагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Боніна</b> Таццяна Аляксандраўна	– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Дзеравінскі</b> Андрэй Васільевіч	– загадчык кафедры агульнай біялогіі і батанікі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт
<b>Лісаў</b> Мікалай Дзмітрыевіч	– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат біялагічных навук, дацэнт
<b>Сандакоў</b> Дзмітрый Барысавіч	– дацэнт кафедры фізіялогіі чалавека і жывёл Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат біялагічных навук, дацэнт
<b>Маўрышчаў</b> Віктар Віктаравіч	– дацэнт кафедры агульнай біялогіі і батанікі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат біялагічных навук, дацэнт
<b>Бойка</b> Уладзімір Іванавіч	– дацэнт кафедры батанікі і экалогіі ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт
<b>Рындзевіч</b> Сяргей Канстанцінавіч	– дацэнт кафедры прыродазнаўчых дысцыплін ўстановы адукацыі “Баранавіцкі дзяржаўны ўніверсітэт”, кандыдат біялагічных навук, дацэнт
<b>Сагаль</b> Таццяна Мікалаеўна	– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй № 2 г. Мінска”
<b>Кулакоўская</b> Юлія Віктараўна	– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 22 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:****1-02 04 02 “Біялогія і геаграфія”,****1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” – выкладанне геаграфічных дысцыплін**

<b>Таранчук</b> Ганна Валянцінаўна	– загадчык кафедры геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Панасюк</b> Вольга Юр’еўна	– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Навуменка</b> Наталля Уладзіміраўна	– дэкан факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат сельскагаспадарчых навук, дацэнт
<b>Літвінюк</b> Георгій Іванавіч	– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат геалага-мінералагічных навук, дацэнт
<b>Бялкоўская</b> Наталля Георгіеўна	– дацэнт кафедры геаграфіі і методыкі выкладання геаграфіі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт
<b>Шаруха</b> Ігар Мікалаевіч	– прафесар кафедры прыродазнаўства ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Абрамава</b> Ірына Васільеўна	– дэкан геаграфічнага факультэта ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт
<b>Бобрык</b> Міраслава Іосіфаўна	– прарэктар установы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат геаграфічных навук, дацэнт
<b>Хвасціенка</b> Алена Іосіфаўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 81 г. Мінска”
<b>Гвозд</b> Жана Яўгенаўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 53 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:****1-02 04 01 “Біялогія і хімія”,****1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” – выкладанне хімічных дысцыплін**

<b>Жылко</b> Вячаслаў Уладзіміравіч	– загадчык кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
--	---

<b>Казлова-Казырэўская</b> Ала Леанідаўна	– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Ягорава</b> Валянціна Пятроўна	– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт
<b>Васільева</b> Наталля Гендрыхаўна	– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт
<b>Новікаў</b> Леанід Сямёнавіч	– дацэнт кафедры хіміі факультэта прыродазнаўства БДПУ, кандыдат хімічных навук, дацэнт
<b>Аршанскі</b> Яўген Якаўлевіч	– прафесар кафедры хіміі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, доктар педагагічных навук, прафесар
<b>Голуб</b> Наталля Міхайлаўна	– дацэнт кафедры экалагічнай хіміі і біяхіміі установы адукацыі “Міжнародны дзяржаўны экалагічны інстытут імя А.Д. Сахарова” Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат хімічных навук, дацэнт
<b>Васілеўская</b> Алена Іванаўна	– загадчык кафедры неарганічнай і арганічнай хіміі Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат хімічных навук, дацэнт
<b>Абрамава</b> Валянціна Генадзьеўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 25 г. Бабруйска”
<b>Казак</b> Лілія Францаўна	– настаўнік хіміі і біялогіі Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 22 г. Мінска”
<b>Сагаль</b> Таццяна Мікалаеўна	– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй № 2 г. Мінска”

#### **Навукова-метадычны савет па эстэтычнай адукацыі**

<b>Палякова</b> Алена Сцяпанаўна	– прафесар кафедры музычна-педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, доктар педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня</b>
<b>Багданава</b> Таццяна Сямёнаўна	– дацэнт кафедры музычна-педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Рыжыкава</b> Ірына Іванаўна	– дэкан факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Коўрык</b> Аксана Аляксандраўна	– загадчык кафедры мастацка-педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях:

	1-03 01 03 “Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная графіка”, 1-03 01 06 “Выяўленчае мастацтва, чарчэнне і народныя мастацкія рамёствы”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
<b>Сярнова</b> Тамара Вячаславаўна	– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях: 1-03 01 07 “Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія”, 1-03 01 08 “Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая культура”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання” (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”
<b>Галяшэвіч</b> Браніслаў Алегавіч	– прафесар кафедры музычнага выхавання і харэаграфіі факультэта пачатковай і музычнай адукацыі ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, доктар педагагічных навук, дацэнт
<b>Фядзькоў</b> Рыгор Сяргеевіч	– прафесар кафедры выяўленчага мастацтва мастацка-графічнага факультэта ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Ананька</b> Васіль Генадзьевіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 75 г. Мінска імя П.В. Масленікава”
<b>Навуменка</b> Алена Аляксандраўна	– намеснік дырэктара па вучэбнай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 168 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:***1-03 01 07 “Музычнае мастацтва, рытміка і харэаграфія”,**1-03 01 08 “Музычнае мастацтва і сусветная мастацкая культура”,**1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Сярнова</b> Тамара Вячаславаўна	– намеснік дэкана па вучэбнай рабоце факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Бычкова</b> Наталля Валер’еўна	– дацэнт кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтва факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт, <b>сакратар</b>

<b>Захарына</b> Юлія Юр'еўна	– загадчык кафедры тэорыі і методыкі выкладання мастацтва факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, кандыдат мастацтвазнаўства, дацэнт
<b>Кавалеўская</b> Ала Аляксандраўна	– дацэнт кафедры педагогікі і методыкі дашкольнай і пачатковай адукацыі ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Рэва</b> Валянцін Паўлавіч	– дацэнт кафедры музычнага выхавання і харэаграфіі факультэта пачатковай і музычнай адукацыі ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Данская</b> Святлана Мікалаеўна	– намеснік дырэктара па вучэбна-творчай рабоце ўстановы адукацыі “Мінская дзяржаўная гімназія-каледж мастацтваў”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-03 01 03 “Выяўленчае мастацтва і камп’ютарная графіка”,*

*1-03 01 06 “Выяўленчае мастацтва, чарчэнне і народныя мастацкія рамёствы”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Коўрык</b> Аксана Аляксандраўна	– загадчык кафедры мастацка-педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Зяцікава</b> Святлана Яўгенаўна	– старшы выкладчык кафедры мастацка-педагагічнай адукацыі факультэта эстэтычнай адукацыі БДПУ, <b>сакратар</b>
<b>Багустаў</b> Аляксей Паўлавіч	– прафесар кафедры выяўленчага мастацтва факультэта мастацтваў і дызайну ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, дацэнт
<b>Захарчук</b> Лідзія Аляксандраўна	– дацэнт кафедры педагогікі сацыяльнай і пачатковай адукацыі псіхалага-педагагічнага факультэта ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”
<b>Кавалёў</b> Аляксандр Анатольевіч	– прафесар кафедры народнага дэкаратыўна-прыкладнага мастацтва ўстановы адукацыі “Беларускі дзяржаўны ўніверсітэт культуры і мастацтваў”, доктар педагагічных навук, прафесар
<b>Чурбанава</b> Святлана Мікалаеўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 30 г. Мінска”

**Навукова-метадычны савет  
па гуманітарнай адукацыі**

<p><b>Старычонок</b> Васіль Дзянісавіч</p>	<p>– дэкан філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b></p>
<p><b>Чайка</b> Наталля Уладзіміраўна</p>	<p>– прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b></p>
<p><b>Касовіч</b> Аляксандр Валер’евіч</p>	<p>– дэкан гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях: 1-02 01 01 “Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны”, 1-02 01 02 “Гісторыя і сушэтная мастацкая культура”, 1-02 01 03 “Гісторыя і экскурсійна-краязнаўчая работа“, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”</p>
<p><b>Дзятко</b> Дзмітрый Васільевіч</p>	<p>– загадчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 03 01 “Беларуская мова і літаратура”, 1-02 03 03 “Беларуская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”</p>
<p><b>Гіруцкі</b> Анатоль Антонавіч</p>	<p>– прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, прафесар, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях 1-02 03 02 “Руская мова і літаратура”, 1-02 03 04 “Руская мова і літаратура. Замежная мова (з указаннем мовы)”, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)” і ўзроўнях адукацыі)”</p>
<p><b>Кудраватых</b> Ірына Пятроўна</p>	<p>прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, прафесар</p>
<p><b>Вялікі</b> Анатоль Фёдаравіч</p>	<p>– загадчык кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт</p>
<p><b>Корзюк</b> Аляксандр Аляксандравіч</p>	<p>– загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт</p>



<b>Коваль</b> Уладзімір Іванавіч	– загадчык кафедры агульнага, рускага і славянскага мовазнаўства ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”, доктар філалагічных навук, прафесар
<b>Чахоўскі</b> Георгій Канстанцінавіч	– дацэнт кафедры сучаснай беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Кураш</b> Сяргей Барысавіч	– дацэнт кафедры беларускай і рускай філалогіі ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Даманаў</b> Аляксандр Аляксандравіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Заслаўская гімназія”
<b>Крыванос</b> Ігар Васільевіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 175 г. Мінска”, настаўнік гісторыі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-02 01 01 “Гісторыя і грамадазнаўчыя дысцыпліны”,*

*1-02 01 02 “Гісторыя і сусветная мастацкая культура”,*

*1-02 01 03 “Гісторыя і экскурсійна-краязнаўчая работа”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (на абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Касовіч</b> Аляксандр Валер’евіч	– дэкан гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат гістарычных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Талмачова</b> Святлана Аляксандраўна	– дацэнт кафедры славянскай гісторыі і метадалогіі гістарычнай навукі гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат гістарычных навук, <b>сакратар</b>
<b>Жытко</b> Анатоль Паўлавіч	– прафесар кафедры гісторыі Беларусі і славянскіх народаў гістарычнага факультэта БДПУ, доктар гістарычных навук, прафесар
<b>Корзюк</b> Аляксандр Аляксандравіч	– загадчык кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі гістарычнага факультэта БДПУ, кандыдат педагагічных навук
<b>Субоцін</b> Алег Генадзьевіч	– прафесар кафедры ўсеагульнай гісторыі і методыкі выкладання гісторыі, гістарычнага факультэта БДПУ, доктар гістарычных навук, прафесар
<b>Лаўрыновіч</b> Дзмітрый Сяргеевіч	– першы прарэктар установы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова, доктар гістарычных навук, дацэнт

<b>Жук</b> Віктар Эдуардавіч	– настаўнік гісторыі і грамадазнаўства Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 11 г. Маладзечна”
<b>Кручкоў</b> Барыс Уладзіміравіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 95 г. Мінска”
<b>Крыванос</b> Ігар Васільевіч	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 175 г. Мінска”, настаўнік гісторыі вышэйшай кваліфікацыйнай катэгорыі

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-02 03 01 “Беларуская мова і літаратура”,*

*1-02 03 03 “Беларуская мова і літаратура. Закежная мова (з указаннем мовы),*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Дзятко</b> Дзмітрый Васільевіч	– загадчык кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Тарасава</b> Тамара Мікалаеўна	– прафесар кафедры беларускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Лобань</b> Наталля Пятроўна	– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Мароз</b> Святлана Сяргееўна	– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Ржавуцкая</b> Марына Сяргееўна	– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Урбан</b> Вольга Валянцінаўна	– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Гоўзіч</b> Ірына Мікалаеўна	– загадчык кафедры беларускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Свістунова</b> Марына Іосіфаўна	– дацэнт кафедры гісторыі беларускай мовы Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Бабіч</b> Юрый Міхайлавіч	– дацэнт кафедры беларускага мовазнаўства ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт

<b>Еськіна</b> Вольга Іванаўна	– настаўнік беларускай мовы і літаратуры Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 7 г. Мінска”
<b>Песенка</b> Людміла Іванаўна	– настаўнік Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 95 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:**

*1-02 03 02 “Руская мова і літаратура”,*

*1-02 03 04 “Руская мова і літаратура. Закежная мова (з указаннем мовы)”,*

*1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (на абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*

<b>Гіруцкі</b> Анатоль Антонавіч	– прафесар кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, прафесар, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Гарбацэвіч</b> Вольга Яўгенаўна	– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Салаўёва</b> Наталля Валянцінаўна	– дацэнт кафедры мовазнаўства і лінгвадыдактыкі філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Камароўская</b> Таццяна Яўгенаўна	– прафесар кафедры беларускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДПУ, доктар філалагічных навук, прафесар
<b>Гранкіна</b> Алена Уладзіміраўна	– дацэнт кафедры беларускай і замежнай літаратуры філалагічнага факультэта БДПУ, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Кураш</b> Сяргей Барысавіч	– дацэнт кафедры беларускай і рускай філалогіі ўстановы адукацыі “Мазырскі дзяржаўны педагагічны ўніверсітэт імя І.П. Шамякіна”, кандыдат філалагічных навук, дацэнт
<b>Мезенка</b> Ганна Міхайлаўна	– загадчык кафедры агульнага і рускага мовазнаўства ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, доктар філалагічных навук, прафесар
<b>Яршова</b> Лідзія Іосіфаўна	– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 95 г. Мінска”
<b>Качан</b> Таццяна Уладзіміраўна	– намеснік дырэктара Дзяржаўнай установы адукацыі “Ліцэй № 1 г. Мінска”

**Навукова-метадычны савет  
па псіхалага-педагагічнай адукацыі**

<p><b>Торхава</b> Ганна Васільеўна</p>	<p>– прарэктар па навуковай рабоце БДПУ, доктар педагагічных навук, прафесар, <b>старшыня</b></p>
<p><b>Самусева</b> Наталля Валянцінаўна</p>	<p>– дацэнт кафедры педагагікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b></p>
<p><b>Царык</b> Ірына Антонаўна</p>	<p>– загадчык кафедры педагагікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях профілю А Педагогіка, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”, 1-08 80 06 “Агульная педагагіка, гісторыя педагагікі і адукацыі”, 1-09 81 01 “Адукацыйны менеджмент” (<i>выкладанне педагагічных дысцыплін</i>)</p>
<p><b>Бакуновіч</b> Мілана Фёдараўна</p>	<p>– загадчык кафедры псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b> па спецыяльнасцях профілю А Педагогіка, 1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”, 1-08 80 06 “Агульная педагагіка, гісторыя педагагікі і адукацыі”, 1-09 81 01 “Адукацыйны менеджмент” (<i>выкладанне псіхалагічных дысцыплін</i>)</p>
<p><b>Пазняк</b> Аляксандра Валянцінаўна</p>	<p>– начальнік цэнтра развіцця педагагічнай адукацыі БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт</p>
<p><b>Краснова</b> Таццяна Іванаўна</p>	<p>– дацэнт кафедры філасофіі і метадалогіі ўніверсітэцкай адукацыі Дзяржаўнай установы адукацыі “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы”, кандыдат псіхалагічных навук</p>
<p><b>Ракава</b> Наталля Андрэеўна</p>	<p>– загадчык кафедры педагагікі ўстановы адукацыі “Віцебскі дзяржаўны ўніверсітэт імя П.М. Машэрава”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт</p>
<p><b>Гетманчук</b> Галіна Іванаўна</p>	<p>– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 6 г. Мінска”</p>
<p><b>Карасташова</b> Алена Мікалаеўна</p>	<p>– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 126 г. Мінска</p>

**Секцыя па спецыяльнасцях:***А Педагогіка,**1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (па абласцях і ўзроўнях адукацыі)”*,*1-08 80 06 “Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі”*,*1-09 81 01 “Адукацыйны менеджмент” – выкладанне педагагічных дысцыплін*

<b>Царык</b> Ірына Антонаўна	– загадчык кафедры педагогікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Варанецкая</b> Людміла Мікалаеўна	– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт, <b>сакратар</b>
<b>Пунчык</b> Вераніка Мікалаеўна	– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Арцяменак</b> Кацярына Мікалаеўна	– дацэнт кафедры педагогікі факультэта сацыяльна-педагагічных тэхналогій БДПУ, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Катовіч</b> Наталля Канстанцінаўна	– начальнік упраўлення выхаваўчай і ідэалагічнай работы навукова-метадычнай установы “Нацыянальны інстытут адукацыі” Міністэрства адукацыі Рэспублікі Беларусь
<b>Кадол</b> Фёдар Уладзіміравіч	– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі “Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Францыска Скарыны”, доктар педагагічных навук, прафесар
<b>Таранцей</b> Віктар Пятровіч	– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, доктар педагагічных навук, прафесар
<b>Кавальчук</b> Таццяна Аляксандраўна	– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі “Брэсцкі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.С. Пушкіна”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Снапкова</b> Алена Іванаўна	– загадчык кафедры педагогікі ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат педагагічных навук, дацэнт
<b>Адашкевіч</b> Ларыса Аляксандраўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 22 г. Мінска”
<b>Калугіна</b> Настасся Пятроўна	– намеснік дырэктара па выхаваўчай рабоце Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 32 г. Мінска”

**Секцыя па спецыяльнасцях:*****А Педагогіка,******1-08 80 02 “Тэорыя і методыка навучання і выхавання (на абласцях і ўзроўнях адукацыі)”***,***1-08 80 06 “Агульная педагогіка, гісторыя педагогікі і адукацыі”***,***1-09 81 01 “Адукацыйны менеджмент” – выкладанне псіхалагічных дысцыплін***

<b>Бакуновіч</b> Мілана Фёдараўна	– загадчык кафедры псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт, <b>старшыня секцыі</b>
<b>Палішчук</b> Юлія Анатольеўна	– дацэнт кафедры агульнай і арганізацыйнай псіхалогіі Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, <b>сакратар</b>
<b>Мясніковіч</b> Святлана Анатольеўна	– дацэнт кафедры псіхалагічнага забеспячэння прафесійнай дзейнасці Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук
<b>Дзьякаў</b> Дзмітрый Рыгоравіч	– дырэктар Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Музычэнка</b> Ала Віктараўна	– загадчык кафедры псіхалогіі адукацыі Інстытута псіхалогіі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Ісакава</b> Таццяна Аляксандраўна	– дацэнт кафедры агульнай і дзіцячай псіхалогіі факультэта дашкольнай адукацыі БДПУ, кандыдат псіхалагічных навук
<b>Хрыптовіч</b> Вікторыя Аляксандраўна	– прафесар кафедры псіхалогіі і педагагічнага майстэрства Дзяржаўнай установы адукацыі “Рэспубліканскі інстытут вышэйшай школы”, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Катлярова</b> Эліна Вячаславаўна	– загадчык кафедры псіхалогіі ўстановы адукацыі “Магілёўскі дзяржаўны ўніверсітэт імя А.А. Куляшова”, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Кальшка</b> Аляксандр Міхайлавіч	– загадчык кафедры агульнай і сацыяльнай псіхалогіі ўстановы адукацыі “Гродзенскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Янкі Купалы”, кандыдат псіхалагічных навук, дацэнт
<b>Мікульчык</b> Таццяна Аляксандраўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Сярэдняя школа № 210 г. Мінска”
<b>Смірнова</b> Вольга Яўгенаўна	– дырэктар Дзяржаўнай установы адукацыі “Гімназія № 6 г. Мінска”